



DOST. 30/06/24 16.07

UDK 27-1:929Trubar P.

Ihar Klimau

Minsk

## ТЭХNIКА БІБЛЕЙНАГА ПЕРАКЛАДУ ПРЫМАЖА ТРУБАРА (НА ПРЫКЛАДЗЕ АНАЛІЗУ МЦ. 13:1–23; МК. 4:1–20, 23).

Na podlagi vzporednih odlomkov iz evangelija pripevek analizira sintaktično in gramatično strukturu (besedni red in prenos posebnih gramatičnih oblik in idiomov originala) Trubarjevega prevoda iz leta 1557, njegove rešitve glede izbora besedja in glede kalkiranja ter tudi stabilnost v prevajanju istih leksemov na različnih mestih besedila.

On the example of parallel excerpts from a Gospel, the author analyzes the syntactic and grammatical structure (word order and rendering of particular grammatical forms and idioms from the original) in Primož Trubar's translation of 1557, his approach to the choice of lexicon and calqüs, as well as the consistency in translation of the same lexical items in various places in the text.

**Ključne besede:** Trubarjev prevod, izbor besedja, stabilnost v prevajanju

**Key words:** Primož Trubar's translation, choice of lexicon, consistency in translation

❶ Біблейны пераклад Прымажа Трубара быў адным з першых у славянскай Рэфармацыі наогул і першы ў Славеніі. Менавіта Трубар запачаткаваў у сябе на радзіме літаратурную традыцыю, як і практику перакладу Св. Пісьма (Seitz 1998: 38–47).

Назіранні над тэхнікай перакладу Трубара ў дадзенай працы праводзіліся на матэрыйле невялікіх урыўкаў з Евангелля (прыпавесць пра сейбіта і яе тлумачэнне, з некаторымі ўступнымі і прамежковымі пасажамі), якія паўтараюцца ў Мц. і Мк. (далей гэтыя індэксы перад лічбай раздзела не ставяцца). Увага была сканцэнтравана на ТТ 1557, як спарадычна параўноўваўся з ТЕ 1555 і ТТ 1581–82<sup>1</sup> а таксама ў ілюстрацыйных мэтах – з DB. Лацінская версія прадстаўлена Vg і перакладам Эразма Ратэрдамскага 1516–35 гг. паводле выдання 1542 г. (EB)<sup>2</sup>, нямецкая – перакладам Марціна Лютара (LB 1546).

### 1 Арыгінал і прынцып перакладу

Асноўным арыгіналам П. Трубару паслужыў нямецкі пераклад М. Лютара, што стасавальна Евангелля ў было даўно высветлена ў навуцы (Grafenauer 1914: 298–303; Rozman 1986: 227–240). Трубар дастаткова добра ведаў нямецкую мову і, верагодна, рэпрэzentаваў білінгвальныя (нямецка-славенскія) мяшчанскія асяродкі

<sup>1</sup> Пры супадзенні чытання Вульгаты з перакладам Эразма прыклад цытуеца паводле апошняй кропінцы.

<sup>2</sup> Аднак пры гэтым свае пераклады ён адрасаваў хутчэй за ўсё аднамоўным славенцам, перш за ўсё сялянам, якія нямецкай мовы не ведалі (Ilešič 1908: XXV, XX; Seitz 1998: 247).



сваёй радзімы (Seitz 1998: 205–220).<sup>3</sup> Пераклад Лютара для яго славенскіх адэптаў безумоўна меў статус першакрыніцы.

Сярод іншых крыніц працы Трубара даўно ўказваліся і іншыя пераклады: Вульгата (Grafenauer 1914: 298–299; Breznik 1917: 170), лацінскі пераклад Эразма Ратэрдамскага (Grafenauer 1914: 299; Ahačić 2007: 271–272, 273–274) і некаторыя іншыя. Аналіз урыўкаў паказаў, што ў многіх выпадках Трубар спарадычна выкарыстоўваў у якасці дадатковага лацінскага пераклада: Вульгату і/ці Эразма, апошні ўлічваў некаторыя чытанні грэчаскага тэксту, адсутныя ў Вульгаце (і часткова праігнараваныя Лютарам).

**1.1** Выкарыстанне лацінскага перакладу праяўляеца праз спарадычнае ўвядзенне яго чытанняў у Лютарава атачэнне (асабліва адметнае ў Мк.). Зрэдку можна заўважыць, што Трубар выкарыстоўваў не толькі Вульгату, але і пераклад Эразма. Відаць, Трубар імкнуўся не столькі наблізіцца да грэчаскага тэксту (през Эразмана пераклад), колікі захаваць некаторыя чытанні Вульгаты, адкінутыя Лютарам.<sup>4</sup>

**1.1.1** У пасажы Мк. 4:1 *auff dem waffer sitzen – ie na moriu sedel* (Vg, EB: *federet in mari*) звяртае ўвагу не толькі пераклад *morie* замест чаканага *voda* (як у DB), але і выкарыстанне формы мінулага часу ў адпаведнасці з лацінскім тэкстам. У грэчаскім тэксле тут выступае абсалютыўная канструкцыя, якую Лютар перадаў праз мадальны дзеясловоў з двума предыкатыўнымі інфітывамі: *er muſte in ein Schiff treten, und auff dem waffer sitzen*, што дакладна перадаў Далмацін: *je on moral v'en Zholn ſtopiti, inu na vodi ſedeti*.

**1.1.2** Пад лацінскім уплывам зроблены пераклад пасажу ў 4:18: *ty fo, kir poslushaio to beſſedo* – Vg, EB *hi ſunt, qui ſermonem* (Vg *verbum*) *aud(er)iunt*, парап.: LB 1546 **Die** das wort hören – DB *kateri to Beſſedo poſluſhajo*. Аднак аналагічная канструкцыя крыху ніжэй перакладаецца ўжо інакш: **Die** das wort hören – *ty poslushaio to beſſedo* 4:20 (Vg, EB *qui audiunt ſermonem / Vg verbum*). Невялікія прыхіленні да лацінскага перакладу адзначаюцца ў 4:11: *Denen aber drauſſen wiederferet es alles durch Gleichniſſe – anpag teim kir fo iſuuna, vfe rizhi ſe gode ſkuſi perglihe*. У 1-й частцы гэтага пасажу Трубар яўна выкарыстоўвае лацінскі тэкст: Vg, EB *illis autem qui foris ſunt, per parabolas* (Vg: *parabolis*) *omnia ſunt*, тут нават Далмацін не трymаеца літаральна Лютара і паслядоўнічае Трубару: *tém pak, kateri fo ſvunaj, ſe vfe gody ſkusi priglihe*.

У шэрагу ідэом Трубар таксама выразна перакладае паводле лацінскага тэксту наступерак Лютару: *mit ſehenden Augen, ſehen ſie nicht, vnd mit hörenden Ohren, hören ſie nicht – oni uideozh ne uide, inu poslushaiozh ne ſliſhio* 13:13 (таксама яшчэ ў TE 1555), парап.: Vg, EB *quia videntes non vident, & audientes non audiunt; Auff*

<sup>3</sup> Аднак пры гэтым свае пераклады ён адрасаваў хутчэй за ўсё аднамоўным славенцам, перш за ўсё сялянам, якія нямецкай мовы не ведалі (Ilešić 1908: XXV, XX; Seitz 1998: 247).

<sup>4</sup> Дробныя выпадкі ўплыву лацінскага тэксту (на ўзору слова ці словаформы) разгледжаны ніжэй (гл.: 1.3.1, 3.1–3.3, 4.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3), зараз жа разглядаюцца выпадкі сінтаксічнага ці тэксталагічнага ўздзейнія.



*das sie es mit sehenden augen sehen, und doch nicht erkennen, und mit hörenden ohren hören und doch nicht verstehen – de uideozh uidio, inu ne ugledao, inu poslushaiozh poslushaio, inu ne fastopio 4:12, парап. Vg, EB Ut videntes videant & non cernant (Vg non videant): & audientes audiant, & non intelligent.*

**1.1.3** Пра звяртанне Трубара да Вульгаты сведчыць даданне прыслоўя напачатку фразы ў 13:11: *Sakai uom ie danu*, парап.: Vg *Quia vobis est datum*, тады як LB 1546 *Euch ifts gegeben* паводле EB: *Vobis datum est* (таксама TE 1555 *Vom ie danu*, гл. 6.1).

**1.1.4** Паказальны выпадак, які сведчыць пра выкарыстанне Трубарами перакладу Эразма, дзе пасаж у 4:20: *taku, de enu feime pernessfe trideſſet... – itaut aliud granum adferat triginta...* (вылучаныя слова дададзены ў пераклад Эразмам), Vg *unum triginta...*, парап.: LB 1546 *etlicher dreißigfältig...* – DB *nekateru ſamotrideſſet...*

**1.1.5** У некаторых выпадках выкарыстанне лацінскага перакладу выглядае сумнеўна: *Er antwortet, und sprach – On odgouori inu prau knim* 13:11, парап.: Vg *Qui responens ait illis*, EB *At ille respondens dixit eis*. Відаць, кантамінацыю нямецкага і лацінскага перакладаў уяўляе сабой наступны выпадак 4:18: *Inu eni drugi ſo* (DB *Inu lety ſo*), парап.: LB 1546 *Vnd dieſe finds*, Vg, EB *Et alii ſunt*. Са мастайную навацыю Трубара або выкарыстанне нейкага іншага перакладу уяўляе сабой пасаж 4:20: *inu to iſto gorı vsameio*, парап.: LB 1546 *vnd nemens an*, DB *inu jo gorı vsameo*, Vg, EB *& ſuſcipiunt*.

**1.2** Асноўны прынцып перакладу Трубара – паслоўны, г. зн., што ён перакладаў нямецкі арыгінал слова ў слова, у тыповым выпадку падаючы да аднаго слова (у т. л. да граматычнага слова – артыкля) арыгіналу аднаслоўны эквівалент у перакладзе. Напрыклад: *Vnd er sprach zu jnen, Euch ifts gegeben das Geheimnis des reichs Gottes zu wiſſen – Inu on prau knim, Vd ie danu üiditi to ſkriunust tiga Bohsyga [!] kraleafstua* 4:11. Асабліва паказальна выкарыстанне ў славенскім перакладзе «артыкляў», ролю якіх выконваюць звычайна ўказальныя займеннікі. Гэтыя рысы сінтаксіса Трубара былі адзначаны ўжо даўно (Kopitar 1808: 54–55; Breznik 1917: 173; Koruza 1984: 107–113; Toporišič 1987: 9–13; Seitz 1998: 64–120), што, натуральна, указвае на нямецкі тэкст як асноўны ўзор перакладу.

**1.3** Аднак паслоўны прынцып, выкарыстаны Трубарам, мае шэраг выразных выключэнняў, абумоўленых або граматычным адрозненнем нямецкай і славенскай моў (такія з'явы больш паслядоўныя, гл. 1.3.1–3, 1.3.6), або стылістычнай стратэгіяй перакладчыка (такія з'явы менш паслядоўныя, гл. 1.3.4, 1.3.5).

**1.3.1** Аднаслоўныя формы нямецкага імперфекту звычайна перадаюцца двухкампанентным славенскім перфектам, які складаецца з формаў дапаможнага дзеялага і дзеепрыметніка, напрыкл.: *er in das Schiff trat – ie on uta zheln ſtopel* 13:2,



*fiel – ie palu / pallu* 13:4, 5, 7, 8, 4:4, 7, 8; *es bracht keine Frucht – nei sadu perneslu* 4:7, *bracht Frucht – ie sad perneslu* 4:8, *er allein war – ie on bil sam* 4:10, *die vmb jn waren – ty fo okuli nega bili* 4:10. Але адзначаны і выпадак перадачы нямецкага імперфекту славенскім плюсквамперфектам – трохкампанентнай формай: *Da nu die Sonne auffgieng – kadar ie pag tu sonce gori bilu prishlu* 4: 6. Нямецкія перфектныя і прэзэнтныя формы заўжды захоўваюцца без змен колькасці кампанентаў, напрыкл.: *er redet – on ... gouori* 13:3, *sie es gehört haben – so oni to slishali* 4:15. Толькі ў адным выпадку адзначана адхіленне: *jre Augen schlummern – nih ozhi fo saperte* 13:15, абумоўленае заменай актыўнай канструкцыі пасіўнай паводле лацінскага перакладу: Vg, EB *oculos suos occluserunt / Vg clauerunt*.

**1.3.2** Адмоўе ў мінульым часе ў адз. л. зліваецца з формай дапаможнага дзеяслоўя славенскага перфекта: а) адпаведнае *nicht*, напрыкл.: *es nicht Wurtzel hatte – nei korena imeilu* 13:6, *korena ne imeilu* 4:6, *ists nicht gegeben – nei danu* 13:11 (але ў мнж. л.: *habens nicht gesehen – ne fo uidili* 13:17), у цяперашнім часе адмоўе з дзеясловам *imeti* ў славенскай мове ўтварае сінтэтычную форму: *Wer aber nicht hat – kateri pag nema* 13:12; б) адпаведнае *kein(e, -es)*: *es bracht keine Frucht – nei sadu perneslu* 4:7.

Адзінкаве адмоўе нямецкай мовы перад шэрагам аднародных дзеясловаяў замяняеца ў славенскім перакладзе паўторам адмоўя перад кожным з такіх дзеясловаяў: *Auff das sie nicht der mal eins mit den Augen sehen, vnd mit den Ohren hören, vnd mit dem Hertzen verstehen, vnd sich bekeren – De kei kadai sozhima ne ugledaio, inu suusheffî ne faslishio, inu steim serzom ne saftopio, inu se ne preoberno* 13:15.

**1.3.3** Фармальны дзеянік *es* пры дзеяслове ў няпэўна-асабовых сказах (кшталту *es gieng*) у перакладзе заўжды апускаеца, напрыкл.: *es gieng ... aus – ie shal iun* 13:3, *ie vunkai shal* 4:3; *verwelcket es – ie uünili* 13:6, 4:6; *ward esdürre – ie ufehlu* 13:6; *verdorret es – ie usehlu* 4:6; *werdet es nicht verstehen – ne bote resumeli* 13:14, *es verfamlet sich – fe sbere* 13:2, 4:2.

**1.3.4** Даволі часта апускаеца асабовы займеннік пры дзеяслове, паказчыкам асобы ў перакладзе тады служыць дзеяслоўны канчатаў, напрыкл.: *denn sie verstehen es nicht – inu ne saftopio* 13:13, *So ergert er sich balde – taku se sdai smoti* 13:21, у некаторых выпадках – магчыма, пад лацінскім уплывам: *das sie sehen, ... das sie hören – kir uidio, ... kir slishio* 13:16 (параўн.: Vg, EB *quia vident, ... quia audiunt*, але: DB *kar vy vidite, ... kar vy fljshite*), зрэдку апускаеца і няпэўны займеннік: *Wenn jemand das Wort höret – kir to Beffedo poslusha* 13:20, 22, 23 (параўн. Vg, EB *hic est qui verbum* (EB *sermonem* 13:23) *audit*).

**1.3.5** Нямецкі артыкль зрэдку апускаеца, г. зн. не знаходзіць у перакладзе лексічнай адпаведнасці: *in das Steinichte – na kaminau* 13:5 (але: *na tu kamenitoiu* 4:5), *auff das Steinichte – na kaminou* 13:20, *auffs Steinichte – na kamenetoiu* 4:16; *vnter die Dörnen – vmei Terne* 4:7, (але: *umei tu terne* 13:7, 22, *vnu terne* 4:18).



Аднак зрэдку Трубар устаўляе ў славенскім перакладзе «картыкль» там, дзе ў нямецкім тэксле ён адсутнічае: *durch Gleichnisse – skusi te perglihe* 13:10, 4:2 (але: *skusi perglihe* 13:3, 4:11), *tribfal – te nadluge* 13:21, *kakoua nadluga* 4:17, *der betriegliche Reichthum – tu obnoriene tiga blaga* 4:19, *on Frucht – pres tiga sadu* 4:19, *bringen Frucht – perneffo ta sad* 4:20, *viel ander Lüste – te shele drusih rizhi* 4:19. Такая практыка мусіць адлюстроўваць, відаць, інтэрфераванае маўленне (Трубара і/ці яго асяроддзя).

**1.3.6** Ад паслоўнага прынцыпу Трубар адступаў таксама ў шэрагу іншых выпадкаў, як: а) спецыфічныя нямецкія дзеяслоўныя канструкцыі (кшталту *zu + inf.*), якія ў Трубара заўжды перадаваліся аднакампанентным інфінітывам (гл. 3.1); б) нямецкія прыставачныя дзеясловы, якія часам перадаюцца словазлучэннем з дзеясловам і прыслоўем, або наадварот, адным дзеясловам (гл. 4.2); в) нямецкія складаныя назоўнікі, якія перадаюцца апісальнымі канструкцыямі (гл. 3.2); г) азначальны займеннік, які Трубар арыгінальна перадае словазлучэннем: *alles – vfe rizhi* 4:11 (Vg, EB *omnia*, DB *vfe*); д) некаторыя нямецкія складаныя злучнікі і злучальныя слова, напрыкл.: *die weil – kadar* 13:6, 4:6, *der mal – kei* 13:15, 4:12, *Auff das – de* 4:12x2, але: *die finds – so tudi ty* 4:16.

## 2 Парадак слоў

Парадак слоў у перакладзе часта адпавядае арыгіналу (г. зн. Лютару), асабліва ў іменных словазлучэннях, аднак нярэдка парадак парушаецца, асабліва адносна дзеясловай. У адных выпадках гэта абумоўлена граматычнымі, сістэмнымі фактарамі (славенская мова ў адрозненне ад нямецкай дазваляе больш свабодны парадак слоў), у іншых, відаць, звязана са стылістычнымі стратэгіямі перакладчыка. У цэлым Трубар (у адрозненне ад Далмаціна) не вельмі клапаціўся пра захаванне парадку слоў свайго арыгіналу.

**2.1** Дзеясловы і дзеяслоўныя формы (дзеепрыметнікі) часта (але не заўжды) ставяцца на канцы сказа, напрыкл.: *Warumb redestu...? – Sakai ... gouorish?* 13:10, *ich sage euch – iest uom roijim* 13:17, *das selbige bald auffnimpt mit freuden – to isto sdai füselem gori usame* 13:20, *nemen sie es bald ... auff – to isto oni sdaici ... gori usame* 4:16, *Wenn sich ... vmbis worts willen erhebet – kadar... fa uolo te beffede gori ustane* 4:17. Рэдкія прыклады супадзення месца ў сказе славенскага дзеяслова з нямецкім тэкстам (напрыкл.: *es nicht viel erden hatte – nei globoke semle bili / imeilu* 13:5, 4:5) хутчэй выпадковыя: *es nicht tieffe erden hatte – nei globoke semle imeilu* 13:5, парап.: *nei imeilu globoke semle* 4:5. Аднак вынас Трубарам дзеяслова на канец сказа праяўляеца толькі як тэндэнцыя і нідзе не вытрыманы паслядоўна, напрыкл.: *er muste in ein Schiff treten – ie moral stopiti ven zhohn* 4:1, *die an dem Wege find – kir so natim Potu* 4:15, *So kömpt als bald der Satan – taku sdaici pride ta Hudizh* 4:15, *das in jr hertz gefeet war – katera ie bila useiana unih ferceih* 4:15, *Die das wort hören – kir poslushaio to beffedo* 4:18, *ty poslushaio to beffedo* 4:20. Аб гэтым сведчаць і паралельныя месцы, дзе Трубар ставіць дзеяслоў адвольным



чынам, напрыкл.: *ersticket das Wort – to Beffedo sadushi* 13:22, але: *ersticken das wort – sedushe to Beffedo* 4:19; *sie es gehört haben – so oni to slishali* 4:15, але: *sie das Wort gehört haben – so oni slishali to beffedo* 4:16. Т. ч., пазіцыя дзеяслова ў перакладзе часта праста не вытрымліваецца. Канструкцыя *zu + inf.* звычайна застаецца на канцы сказа, як у нямецкім арыгінале (гл. 3.1), аднак часам Трубар пераносіць яе ў сярэдзіну: *Euch ifts gegeben das Geheimnis ... zu wissen – Võ ie danu üiditi to skriunost* 4:11.

**2.2** Зваротная часціца ў перакладзе заўжды папярэднічае свайму дзеяслову, напрыкл.: *So ergert er sich balde – taku se sdai smoti* 13:21, *so ergern sie sich als bald – taku se sdaici sblaſnio* 4:17, што адпавядзе нямецкаму тэксту толькі часткова (пры інверсійным парадку ў даданым сказе): *Wenn sich ... erhebet vmb des Worts willen – kadar ... se fazhno fa uolo te Bessede* 13:21.

**2.3** Даволі часта іменныя канструкцыі-актанты ўстаўляюцца ў: а) аналітычныя формы дзеяслова: *was da gefeet ist in sein hertz – kar ie unega sercei usianu* 13:19, *der an dem Wege gefeet ist – kir ie poleg tiga potu useian* 13:19, *Der aber auff das Steinichte gefeet ist – Inu tu kir ie na kaminouu useianu* 13:20 (але: *Hertz ist verstockt – serce ie obterpnelu* 13:15), *es versamlet sich viel Volks zu im – se k nemu sbere üliku ludi* 4:2 (але: *k nemu se sbere doſti ludi* 13:2); б) паміж дзейнікам і выказнікам, напрыкл.: *er hat nicht wurtzeln in jm – on usebi ne ima korena* 13:21 (хаця: *haben keine wurtzel in jnen – ne imaio korena usebi* 4:17). Не менш непаслядоўна расстаўляюцца актанты пры імёнах: *jre sünde jnen – nim nih grehe* 4:12.

**2.4** Адмоўе заўжды ставіца перад дзеясловам, напрыкл.: *haben keine wurtzel – ne imaio korena* 4:17, *nicht verstehet – ne fastopi* 13:19, *es nicht wurtzel hatte – korena ne imeilu* 4:6 (але: *nei korena imeilu* 13:6), у т. л. у пытальнym сказе: *Verstehet jr diese gleichnissen nicht? – Ne fastopite ui leto pergliho?* 4:13.

**2.5** Даволі непаслядоўным і няўстойлівым у перакладзе было месца некаторых часціц, такіх як *pag / anpag* (гл. 5.6), або прыслоўяў, што ў сполученні з дзеясловам калькавалі нямецкія прыставачныя дзеясловы (гл. 4.2).

Толькі ў адным пасажу (4:10) адзначана змена частак сказа, здзейсненая, відаць, не без уплыву лацінскага тэксту: *fragten jn vmb diese Gleichnisse, die vmb jn waren, sampt den Zwelfen – ty so okuli nega bili fred steimi duanaistimi, uprashaio nega fa to Pergliho, – Vg, EB interrogaverunt eum hi qui circum illim (Vg circa eum) errant, cum duodecim, de parabolā / Vg parabolas.*

### 3 Перадача некаторых граматычных канструкций арыгіналу

Шэраг граматычных канструкций нямецкай мовы не маглі мець дакладных адпаведнікаў у славенскай мове, таму Трубар мусіў самастойна передаваць падобныя з'явы. Да іх ліку адносяцца перадача канструкцый *zu + inf.*, прыназоўнікаў і генетычных канструкцый.



**3.1** Адной з найбольш спецыфічных для славенскай мовы з'яўлецца канструкцыя *zu + inf.* Звычайна яна перадаецца аб'ектным ці прэдыкатыўным інфінітывам: *es gieng ein Seeman aus zu seen – Eden Seyüz ie shal uun seyati* 13:3, *en seuz ie vunkai shal syati* 4:3, *haben begert zu sehen – so sheleli uiditi* 13:17, *er fieng ... an zu leren – on sazhne ... vuzhiti* 4:1, *Euch ifts gegeben ... zu wissen – Võ ie danu üiditi* 4:11. І толькі ў ідэаматычным выразе канструкцыя перакладзена аддзеяслоўным назоўнікам: *Wer ohren hat zu hören, der höre – Kateri ima ushesa hposlushanu, ta poflushai* 13:9, *Du vushefa ima hposlushanu, ta poflushai* 4:9, 4:23 (паслядоўнічае Трубару ва ўсіх трох выпадках і Далмацін: *Kateri ima ushesa h'poflushanu, ta poflushai*). Пераклад Трубара тут здзейснены пад упльвам перакладу Эразма: EB *qui(s) habet aures ad audiendum, audiat*, параш.: Vg *Qui habet aures audiendi, audiat*.

**3.2** Спецыфічны нямецкі генетыў з пасесівам перадаецца праз атрыбутыўнае словазлучэнне: *das Geheimnis des reichs Gottes – to skriunust tiga Bohsyga [!]* *kraleuftua* 4:11 (больш літаральны Далмацін: *Boshjiga krajlestva skrivnosti*), *die weissagung Ifiae – tu Esayouu prerokouane* 13:14. Адваротны выпадак – перадача атрыбутыўнага словазлучэння нямецкага арыгіналу праз генетыўную канструкцыю – назіраецца ў 4:19: *der betriegliche Reichthum* (таксама і Далмацін: *golusffku blagu*) – *tu obnoriene tiga blaga*, яўна пад лацінскім упльвам: Vg, EB *deceptione divitiarum*.

Генетыўная канструкцыя нямецкага тэксту звычайна Трубарам паслоўна захоўваюцца, напрыкл.: *die forge dieser Welt – ta skerb tiga suita* 13:22, *te skerbi tiga suita* 4:19, таксама і пры інверсійным парадку: *dieses volcks Hertz – letih ludi serce* 13:15 (DB *letiga Folka serce*), *umb des Worts willen* 13:21, *vmbs worts willen* 4:17 – *sa uolo te Bessede* (DB *sa Bessede volo, sa volo Bessede*). Часам захоўваюцца і прыназоўнікаўся канструкцыі, эквівалентныя генетыўным: *das wort von dem Reich – to Bessedo od tiga kralefstua* 13:19 (параш.: Vg *verbum / EB sermonem regni*), але: *auff dem lande am Meer – na krayu tiga moria* 4:1 (Vg *circa mare super terram*, EB *juxta mare in terrā*), магчыма, пад лацінскім упльвам: *die Vogel unter dem Himel – te ptice tih nebes* 4:4 (Vg *volucres (caeli – дадатак у некаторых кодэксах), EB volucres cœli*).

**3.3** Большасць прыназоўнікаў перадаецца таксама паслоўна і з захаваннем часцінамоўнай прыналежнасці, хаця не заўжды стабільна: *an → na* (прыклады гл. ніжэй); *auf → na* (13:8, 4:8, іншыя прыклады гл. таксама ніжэй), але: *auff ein gut Land – üno dobro semlo* 4:20, яўна пад упльвам Эразма: *in terram bonam* (Vg *super*); *aus → is* (13:1); *durch → skuſi* (13:3, 10, 4:2, 11); *in → u* (13:2, 19, 21, 23, 4:1, 15, 4:17, іншыя прыклады гл. таксама ніжэй); *mit → s(u)* (прыклады гл. ніжэй); *on → pres* (4:19); *samt → fred* (4:10); *vom → od* (13:12, 18, 19); *uber → na* (13:14); *vmb → fa* (13:21, 4:10, 17), але: *vmb jn – okuli nega* 4:10, параш.: Vg *circa eum*, EB *circum illim*); *vnter → umei* (13:7, 22, 4:7), але: *vnter die Dörnen – vnu Terne* 4:18 (у пасажы, што перакладаўся Трубарам не паводле Лютара); *zu → k* (13:2, 3, 10x2, 4:1, 2, 11).



Паслоўны характар перакладу прыназоўнікаў пацвярджаецца і адлюстраваннем пры іх рознага кіравання нямецкага арыгіналу: *An dem selbigen tage – Na ta ifsti dan* 13:1, *am yfer – na tim bregu* 13:2; *an den Weg – na ta pot* 13:4, 4:4 і *an dem Weg – na tim Potu* 4:15, *an dem Wege – poleg tiga potu* 13:19, але: канструкцыі *am Meer* 4:1, *an das Meer* 13:1 перакладаюцца адноўлькава: *poleg tiga Morya / moria* (DB *pèr Morji* 4:1x2, але *raven Morja* 13:1).

Аднак не назіраецца адрознення прыназоўнікаў нямецкага арыгіналу ў канструкцыі з субстантывам *kaminov / kamenitov*: *in das Steinichte – na kaminaui* 13:5, *na tu kamenitou* 4:5, *auff das Steinichte – na kaminou* 13:20, *auffs Steinichte – na kamenetou* 4:16. Паказальна, што і Далмацін тут выкарыстоўвае толькі прыназоўнік *na*: *na kaminitu* 13:5, *na kamenitu* 13:20, 4:16, *na tu kaminitu* 4:5.

Пры перадачы прыназоўніка *mit + Dat*. Трубар літаральна паслядоўнічаў свайму нямецкаму арыгіналу, што магло прыводзіць да неўласцівых славянскай мове выразаў: *Mit den Ohren – steimi ushesi* 13:14, *mit sehenden Augen – sgledazhemi ozhima* 13:14, *mit den Augen ... mit den Ohren ... mit dem Hertzen – sozhima ... suusheffì ... steim serzom* 13:15; *mit freuden – füselem* 13:20, *füselem* 4:16. Аднак у ідэаматычных канструкцыях Трубар перадаваў канструкцыю *mit + Dat*. дзеепрыметнікам пад упрыгожваннем лацінскага перакладу: *mit sehenden Augen, ... vnd mit hörenden Ohren – uideozh ..., inu poslushaiozh* 13:13, 4:12 – Vg, EB *videntes ..., & audientes*.

#### 4 Калькаванне арыгіналу

Хаця структурна і лексічна нямецкая і славенская мовы ў значнай ступені непадобныя, у шэрагу выпадкаў можна адзначыць спробу Трубара калькаваць свой нямецкі арыгінал як у марфалогіі, так і ў мікрасінтаксісе. Такія спробы вынікалі як з паслоўнага прынцыпу перакладу, так і з інтэрфераванага маўлення самога Трубара.

**4.1** У якасці агульной заўвагі можна адзначыць граматычнае падабенства перакладу з арыгіналам(i), калі часціны мовы (назоўнік, прыметнік, дзеяслоў, прыслоўе, злучнік і часціца, нават артыкль) і асобныя граматычныя формы (лік, асоба, час) свайго арыгіналу Трубар імкнецца перадаваць тымі самім часцінамі мовы ды граматычнымі формамі. Напрыклад: *SO höret nu jr diese Gleichnis von dem Seeman – Poslushaite tedai ui to pergliho od tiga Seuza* 13:18.

Адхіленні тут рэдкія і тყыцацца пераважна: а) распасаванне ў ліку, абумоўленае граматычнымі, сістэмнымі адрозненнямі паміж нямецкай і славенскай мовамі: *alles Volk stund – uſi ludi ſo ſtali* 4:1, або стылістычнымі мэтамі: *die forge dieser Welt, vnd betrug des Reichthums, erſticket das Wort – ta ſkerb tiga ſuita tar golufya tiga blaga to Beſſedo ſaduſhi* 13:22, *die forge dieser Welt, vnd der betriegliche Reichthum ... erſticken das wort – te ſkerbi tiga ſuita, inu tu obnoriene tiga blaga ſeduſhe to beſſedo* 4:19 (формы Лютара і Эразма правільна адлюстроўваюць грэчаскі тэкст), або ўпрыгожваннем лацінскага перакладу: *die forge dieser Welt – ta ſkerb tiga ſuita* 13:22, але: *te ſkerbi tiga ſuita* 4:19, парайн.: Vg *ſollicitudo ſaeculi*, EB: *cuta ſeculi huius* 13:22,



Vg *aerumnae saeculi*, EB *solicitudines seculi hujus* 4:19; *sondern sind* *wetterwendisch – temuzh so ne obstuiezh* 4:17, парап.: Vg, EB *sed temporarii* (Vg *temporales*) *sunt* 4:17; б) замена імперфекту цяперашнім часам у пасажах з дзеясловамі маўлення (магчыма, у стылістычных мэтах): *die Jünger tratten zu jm, vnd sprachen* – *ty logri stopio knim, inu prauio* 13:10, *Er antwortet, vnd sprach* – *On odgouori inu praui* 13:11, *er sprach zu jnen – on praui knim* 4:11 (у Далмаціна тут усюды перфект), в) змена актыўнай канструкцыі сказа на пасіўную: *Aber selig sind ewer Augen – Anpag dobru ie uashim, ozhim* 13:16; г) ігнараванне зваротнага кампанента дзеяслова: *Jhesus ... satzte sich – Iesus ... fede* 13:1, відавочна, пад упрыманнем Эразма: EB *Jesus ... sedit*, парап.: Vg *Iesus ... sedebat, sich ... erhebet – gori ustane* 4:17, хаця зваротнасць дзеяслова ў усюды звычайна захоўваецца; е) выражэнне зваротнасці: *wiederferet – se gode* 4:11 (гл. 1.1.2), *gefeet wird – se ... seye* 4:15 (гл. 5.2.4).

**4.2** Найбольш паказальным прыкладам калькавання нямецкага тэксту можа служыць нямецкі прыставачны дзеясловоў, аддзяляльная прыстаўка якога магла ператварацца ў прыслоўе і апывацца на дыстанцыі. Такі лад нямецкай мовы імкненца адлюстраўваецца ў сваім перакладзе і Трубар: *es gieng ein Seeman aus – Eden Seyüz ie shal uun* 13:3, *en seuz ie vunkai shal* 4:3, *Wenn jemand ... auffnimpt – ie leta kir ... gori usame* 13:20, *die Dörnen wuchsen auff / empor – tu terne ie gori fraslu / gori sraslu* 13:7, 4:7, *die Sonne auffgieng – ie ... tu sonce gori bilu prishlu* 4:6, *die da zunam vnd wuchs – kateri ie gori iemal inu rassel* 4:8, *nemen sie es bald ... auff – to isto oni sdaici ... gori usame* 4:16, *gehen hinein – prido noter* 4:19, *nemens an – gori usameio* 4:20.

У некаторых выпадках славенскі дзеясловоў з прыслоўным кампанентам выступае на тым месцы, дзе ў Лютара такі дзеясловоў адсутнічае: *sich ... erhebet – gori ustane* 4:17 (мусіць адпавядаць *aufstehen*), у іншым месцы ТТ 1557 і ТЕ 1555 гэты дзеясловоў перакладецца інакш: *se fazhno* 13:21, парап. у абодвух выпадках DB *pride*.

У іншых выпадках нямецкі прыставачны дзеясловоў перадаецца адпаведнікам без прыслоўя – прыставачным дзеясловам: *die Vogel ... frassens auff – te ptice ... so ie pozobale / posobale* 13:4, 4:4, *gieng ... auff – ie ... useshlu / usashlu* 13:5, 4:5, *Er antwortet – On odgouori* 13:11, *verstehet es – to fastopi* 13:23, *der Arge ... reisset es hin – ta Hudi ... isdere tu* 13:19, *er fieng ... an – on fazhne* 4:1, *Höret zu – Poslushaite* 4:3 (але: *SO höret nu – Poslushaite tedai* 13:18).

**4.3** Нямецкі складаны назоўнік толькі аднойчы перададзены словазлучэннем: *des Himmelreiche* – *tiga nebeskiga kraleustua* 13:11 (Vg, EB *regni caelorum*), у іншых выпадках складаны назоўнікі перадаецца адным словам і звычайна не калькуюцца: *weissagung – prerokouane* 13:14 (парап. Vg, EB *prophetia*). Не адзначана калькавання і суфіксальных назоўнікаў: *vnd betrug des Reichthums – tar golufya tiga blaga* 13:22 (парап.: Vg *et fallacia divitarum, EB deceptiōqū divitarium*), *der betriegliche Reichthum – tu obnoriene tiga blaga* 4:19, у некаторых выпадках супадзенне марфемнай структуры можа быць выпадковым, парап.: *trübsal und / oder verfolgung – ta nadluge inu preganene* 13:21, *kakoua nadluga oli preganene* 4:17.



Інакшы прыклад – калькаванне лацінскага слова (?) – можна назіраць у 4:2, дзе мае месца пасэнсавы, а не паслоўны пераклад дзеяслова *predigen* (< *praedicare*): *er predigt – on ie ... rizhi uuzhil*, хаця лексічнае магчымасць для паслоўнага перакладу існавала, параён.: *in seiner predigt – vti nega pridigi* 4:2 (DB *on je ... predigoval ... v'fvoji Predigi*).

## 5 Лексічнае стабільнасць унутры самога перакладу

Перадача на працягу тэксту элементаў арыгіналу аднолькавымі элементамі перакладу характарызуе не толькі стабільнасць перакладу, але і некаторыя тэхнічныя прыёмы і психалігвістычныя механізмы перакладчыка. У цэлым працу Трубара можна ахарактарызаваць як у пэўнай меры кантэкстуальны і нефармальны пераклад.

**5.1** Дастаткова стабільна перакладаюцца назоўнікі і прыметнікі. Бадай што адзінае выключэнне ўтварае нямецкі назоўнік *Volk*, які передаецца як *ludi*, але аднойчы як *folk*, хаця побач выступае і пераклад *ludi*: *viel Volks – dosti ludi* 13:2, *üliku ludi* 4:2, *alles Volck – usi ludi* 4:2, *uus folk* 13:2 (у Вульгаце і ў Эразма на гэтых месцах адзначана толькі *turba*). Паказальна, што германізм з’явіўся менавіта ў выданні 1557 г., у ТТ 1555 тут выступае *usi Ludit* 13:2.

Некаторую складанасць у Трубара (як і ў Далмаціна) выклікала перадача прыметніка *wetterwendisch*, які быў перададзены апісальны: *fondern ist wetterwendisch – temuzh on kратиг zhas obstoi* 13:21, *temuzh so ne obstwiezhi* 4:17, насуперак даволі яснаму лацінскаму перакладу: Vg *est temporales*, EB *sed temporarius est* 13:21; Vg, EB *sed temporarii* (Vg *temporales*) *funt* 4:17.

**5.2** Прыкметная непаслядоўнасць адзначаецца для дзеясловаў (і ўтвораных ад іх дзеепрыметнікаў). Частаўжывальныя (і ў маўленні, і ў евангельскі тэксле) дзеясловы маюць рэгулярныя адпаведнасці, тады як рэдкаўжывальныя характеристыкуюцца значнай варыятыўнасцю. Відаць, Трубар перакладаў паводле памяці і з улікам кантэксту, а не паводле нейкіх фармальных адпаведнасцяў (напрыклад, з выкарыстаннем дапаможнага слоўнічка).

**5.2.1** Спецыфічныя для тэматыкі ўрыўкаў дзеясловы, звязаныя з раслінаводствам (*seen, aufgehen, aufwachsen, bringen / tragen (Frucht)* і інш.), у цэлым маюць стабільныя пераклады у розных месцах тэксту, нестабільнасць абумоўлена хутчэй уплывам іншых крыніц.

Пры перадачы дзеяслова са значэннем ‘сязь’ Лютар усюды выкарыстоўвае адзін дзеяслово *seen*, што адпавядае Вульгаце, дзе выступае *seminare*. Аднак Эразм у прыпавесці і напачатку тлумачэння выкарыстоўваў *seminare* (13:3, 4, 18, 19x2, 4:3, 4, 14, 15x2), а напрыканцы тлумачэння ўжываў словазлучэнне *semen excipere* (13:20, 22, 23, 4:15, 16, 18, 20). Трубар у Мц. цалкам, а ў Мк. часткова (у прыпавесці і напачатку тлумачэння) гэты дзеяслово перадаваў паводле Вульгаты і Лютара як (*u)sejati* (13:3, 4, 19x2, 20, 22, 23, 4:3, 4, 14, 15x2).<sup>5</sup> Аднак далей у Мк. (напрыканцы тлумачэння) Трубар звяртаецца да Эразма і перадае гэтае месца



праз словазлучэнне *seme vzeti: die ... gefeet sind – kir tu seime ... vsamo* 4:16, *kateri tu seime ... vfameio* 4:18, *kir vfameio tu seime* 4:20 – EB: *semen excipiunt* 4:16, 18, *semen excepertunt* 4:20, парайн.: *Vg qui ... seminatum* 4:16, *qui ... seminatur* 4:18, *qui ... seminati sunt* 4:20.

Дзеяслоў *aufgehen* (пра расліны ці сонца) перадаецца стабільна як *vziti* ў кантэксце пра расліны (13:5, 4:5), аднак у кантэксце пра сонца ён зазнае варыятыўнасць *vziti ~ gori priti: die Sonne auffgieng – ie ... to sonce useshlu* 13:6, але: *ie ... tu sonce gori bilu prishlu* 4:6. Сінанімічны дзеяслоў *aufwachsen* стабільна перакладаецца як *gori zrasti* (13:7, 4:7).

У дзеяслоўнай канструкцыі *bringen Frucht*, якая стабільна перакладаецца як *pernesti sad* (13:23, 4:7, 8, 20), адзначана непаслядоўнасць: *bringet nicht Frucht – pres sada rata* 13:22 (DB: *ne pérneſſe ſadu*), *Vg sine fructu efficitur*, EB *infrugiter redditur*. Пераклад сінанімічнай канструкцыі *trag Frucht* як *ie dalu ſad* 13:8 здзейснены, відаць, пад уплывам Вульгаты: *dabant fructum*, але не Эразма: *dederunt fructum*, аднак інакш: *etlicher tregt hundert feltig – ſturi nekateru ſamoftu* 13:23, парайн.: *Vg facit aliud quidem centum*, EB *facit alius quidem centuplum*.

Стабільна перакладающа дзеясловы *verwelken* – як *iveniti* (13:6, 4:6), *ersticken* – як *zaduſiti* (13:7, 22, 4:7, 19), *auffressen* – як *pozobati* (13:4, 4:4).

**5.2.2** Група дзеясловаў разумення і ментальных працэсаў (*verstehen, vernehmen, sehen, (zu)hören, ergern sich* і інш.), даволі шырока прадстаўленая ў тлумачэнні прыпавесці, мае прыкметную нестабільнасць у перакладзе.

Дзеяслоў *verstehen* звычайна перадаецца як *fastopati / fastopiti* (13:13, 15, 19, 23, 4:12, 13x2), але аднойчы Трубар дапушчае адхіленне: *werdet es nicht verstehen – ne bote refumeli* 13:14. Сінанімічны дзеяслоў *vernehmen* перадаецца то як *znati: jr ... vernemet – vi ſnate* 13:11, то як *videti: werdet es nicht vernemen – ne bote uidili* 13:14, у апошнім выпадку пад уплывам, відаць, Эразма: *non cernetis*, а не Вульгаты: *non videbitis*.

Дзеяслоў *sehen* звычайна перакладаецца як *videti / viditi* (13:13x2, 16, 17x3, 4:12x2), але зредку Трубар яго перадае як *(u)gledeſti / (u)gledati: mit fehenden Augen werdet jr ſehen – ſgledazhemi ozhima bote gledali* 13:14, *Auff das ſie nicht der mal eins mit den Augen ſehen – De kei kadai ſozhima ne ugledao* 13:15; аднойчы дзеясловам *ugledati* Трубар пераклаў *erkennen: ſie es mit fehenden Augen ſehen, vnd doch nicht erkennen – de uideozhu ūdio, inu ne ugledao* 4:12 (пад уплывам Вульгаты: *non videant*, наступак Эразму: *non cernant*).

Шырокая словаўтаральная варыятыўнасць назіраецца пры перадачы дзеяслова *(zu)hören*. Часцей за ўсё *hören* перадаецца як *posluſati* (13:13, 18, 19, 20, 22, 23, 4:9, 12x2, 18, 20, 23), таксама і *zuhören* (4:3), крыху радзей – як *sliſati* (13:13, 14, 15, 16, 17x2, 4:15, 16), зредку – аддзеяслоўным назоўнікам: *zu hören – hposluſhanu* 13:9, 4:9, 23 (пад уплывам Эразма, гл. 3.1), нарэшце, аднойчы выступае сінонім *zasliſati: mit den Ohren hören – ſiuſheſſi ne fasliſhio* 13:15.

<sup>5</sup> Сюды таксама аднесены выпадак з аддзеяслоўным назоўнікам *v tim ſeyanu* 4:4 пры *in dem erfeet* (гл. 5.5).



Можна адзначыць таксама варытыўнасць перакладу дзеяслова *ergern sich* – то як *zmotiti se*: *So ergert er sich balde – taku se sdai smoti* 13:21, то як *zblazniti se*: *so ergern sie sich als bald – taku se sdaici sblaſnio* 4:17 (DB *taku se on sdajci pohujšha; taku se ony hitru pohujšhajo*).

**5.2.3** Група дзеясловаў маўлення харктарызуеца стабільнасцю, відавочна, з прычыны сваёй частаўжывальнасці. Так, дзеяслоў *reden* рэгулярна перакладаецца як *govoriti* (13:3, 10, 13), дзеяслоў *sprechen* рэгулярна перакладаецца як *praviti* (13:3, 10, 11, 4:2, 9, 11, 13). Аднак ужо дзеяслоў *sagen* перакладаецца то як *praviti: die da sagt – kir prauí* 13:14, то як *povedeti: ich sage euch – iest uom poüim* 13:17.

**5.2.4** Нямецкая службовая дзеясловы, прадстаўленыя ва ўрыўках (*sein, haben, werden*), перакладаюцца даволі стабільна, а большасць адхіленняў тлумачыцца сістэмнымі прычынамі.

Дзеяслоў *sein* у службовай ці самастойнай функцыі перадаецца як *biti*, напрыкл.: *das in jr hertz gefeet war – katera ie bila ufeiana unih ferceih* 4:15.

Дзеяслоў *haben* у службовай ці самастойнай функцыі звычайна перадаецца як *imeti*, напрыкл.: *Denn wer da hat ..., Wer aber nicht hat – Sakai kateri ima ..., kateri pag nema* 13:12. Адзінае адхіленне складае пераклад пасажу ў 13:5: *es nicht viel Erden hatte – nei üliku semle bilu* (таксама ТТ 1555, парап.: ТТ 1557 *nei üliku semle imeilu* 4:5, *es nicht tieffe erden hatte – nei globoke semle imeilu* 13:5, *nei imeilu globoke semle* 4:5), наўрад ці пад упłyvам лацінскіх крыніц – у Эразма і ў Вульгаце ва ўсіх гэтых выпадках стаіць *habeo*. Выключэнне таксама складае нямецкі перфект, які ў перакладзе замяняецца славенскім перфектам з формай дзеяслова *biti*: *haben begert ... habens nicht gefehren ... habens nicht gehöret – so sheleli ... ne so uideli ... ne so slishali* 13:17; *sie es gehört haben – so oni to slishali* 4:15, *sie das wort gehört haben – so oni slishali to beſedo* 4:16.

Дзеяслоў *werden* у спалучэнні з інфінітывам звычайна перадаецца як *bode / bodo, bote* для выражэння формы будучага часу, напрыкл.: *werdet jr hören, vnd werdet es nicht verſtehen, vnd ... werdet jr ſehen, vnd werdet es nicht vernemen – bote ui ſlithali, inu ne bote refumeli, inu ... bote gledali, tar ne bote uidili* 13:14 (гл. таксама 13:12, 14, 4:12). Аднак у іншай функцыі дзеяслоў *werden* перадаецца ўжо інакш: *Wo das Wort gefeet wird – kadar fe ta Beſeda ſeye* 4:15. У сваю чаргу, з дапамогай формаў *bodo, bote* перакладаюцца і іншыя дзеясловы: *das er die fülle habe* (форма ўмоўнага ладу) – *de bode obilnu imel* 13:12, DB *de bo obilnu imēl; Wie wolt jr ... alle verſtehen? – Koku bote ... vi ... vſe ſaſtopili?* 4:13.

**5.3** Непаслядоўнасць у перакладзе займеннікаў харктэрная для няпэўнага займенніка. У тэксце прыпавесці для Мц. уласціва перадача *etlichs* як *nekateru / nekoteru* (13:5, 7, 8x4, 23), Vg, EB *alia / aliud* (EB *alius* 13:23x3), аднак ужо ў Мк. адбываецца змена. Напачатку прыпавесці ўжываецца ранейшая форма *neketeru* 4:4, 5, 7, 8 (у крыху адрознай арфаграфіі), Vg, EB *aliud* (Vg *alia* 4:8), аднак у тымсамым вершы 4:8x3 з'яўляецца новы эквівалент *enī*, які адпавядае лацінскаму перакладу Vg, EB *unum* і выкарыстоўваецца і надалей (4:20x3) – там у Лютара адпавядае



*etlicher, Vg unum, EB aliud.* Ужыванне формы *enū* у 4:8x3, 20x3 як адпаведнік *Vg unum* (насуперак Эразмавага перакладу *aliud* 4:20x3 сведчыць, што Трубар выкарыстоўваў Вульгату і пры працы над ТТ 1557, а не толькі пераклад Эразма).

#### 5.4 Пераклад прыслоўя ў цэлым нестабільны, напрыкл.:

*bald – sdaici / sdaici* 4:5, 15, 16x2, *balde – sdai* 13:21, але: *bald – skorai* 13:5;

*da – tu* 13:19, *tukai* 4:4, але часам увогуле без перакладу: *die da sagt – kir prau* 13:14, відаць, пад уплывам Эразма: *quæ dicit*, параўн.: *Vg dicens; die da zunam – kateri ie gori iemal* 4:8;

*viel – üliku ~ dofti: viel Volks – dofti ludi* 13:2, *üliku ludi* 4:1 (Vg, EB *turba multa, turbæ multæ*), параўн.: *viel – üliku* 13:5, *mancherley – üliku* 13:3, *lang – dofti* 4:2.

**5.5** Асаблівую нестабільнасць выяўляе перадача злучнікаў. Тут перакладчык імкнуўся перадаваць злучнік злучнікам, аднак з прычыны іх шматфункциянальнасці ён шырока вар'іраваў свае славенскія адпаведнікі.

Так, злучнік *und* амаль заўжды перадаецца як *inu*, аднак у некаторых кантэкстах Трубар перадаваў *und* як *tar* 13:14, 22, *kir* 13:23. У цэлым пераклад многіх злучнікаў даволі нестабільны, напрыкл.:

*da – Inu* 13:4, *kir* 4:5, *kadar* 4:10;

*denn – potle* 13:23, *sakai* 13:12, *inu* 13:13, параўн.: *warumb – sakai* 13:10.

Нярэдка нестабільнасць у перадачы злучнікаў была выкліканая ўплывам лацінскага перакладу: *in dem er feet – utim kadar on seye* 13:4 (параўн.: *Vg dum seminat, EB quum seminaret*), але: *vtim seyanu* 4:4 (параўн.: *Vg dum seminat, EB inter seminandum* 4:4).

**5.6** Даволі нестабільным быў пераклад часціц. Так, часціца *so* магла апускацца: *SO höret nu – Poslushaite tedai* 13:18 (параўн.: ТЕ 1555 *pag poslushaite*), але не ў складзе злучніка: *Wenn ... So kompt – kadar ... taku pride* 13:19. Напрыклад, частаўжывальная часціца *aber* звычайна перакладалася як *pag*, радзей *anpag*: *Als aber – kadar ... pag* 13:6, *Dieses aber – letim pag* 13:11, *Wer aber – kateri pag* 13:12, *Der aber – Letu pag kir* 13:22, 23, *Diese finds aber – Lety so pag* 4:15; *Aber selig – Anpag dobru* 13:16, *Denen aber – anpag* 4:11, але зредку набывала іншы пераклад: *Der aber – Inu tu kir* 13:20, *Aber er – Oli, on* 13:21 (параўн.: *oder – oli* 4:17), або зусім заставалася неперакладзенай (элімінавалася): *etlicher aber sechzigfertig –nekateru samo shesdefett* 13:23. У сваю чаргу, нярэдка Трубар самастойна ўводзіў часціцу *pag* у свай пераклад, без наяўнасці ў арыгінале адпаведніка *aber*: *Elichis – Nekateru pag* 13:5, 7, 8, 4:5.

## 6 Рэдагаванне Трубарам уласнага перакладу

Параўнанне выданняў 1555, 1557 і 1581–82 гг. паказала, што Трубар свой ранейшы пераклад ТТ 1555 крыху адредагаваў, унёсшы ў ТТ 1557 неістотныя, але паўсюдныя змены пераважна стылістычнага характару, тады як ТТ 1581–82 без істотных змен перадае ранейшы тэкст 1557 г.



**6.1** Рэдагаванне ранейшага перакладу 1555 г. у цэлым насіла стылістычныя характеристар. Трубар удакладняў свой пераклад, у большасці выпадкаў – за кошт набліжэння да Лютаравага ці лацінскага тэксту.

Набліжэнне да нямецкага перакладу заўважана ў змене часавых формаў дзеяс-ловаў – яны прыводзяцца ў адпаведнасць з тэкстам Лютара: *se ie knemu sbralu* → *se knetu sbere* 13:2, парап.: LB 1546 *es versamlet sich ... zu jm; gre vun* → *ie shal uun* 13:3, парап.: LB 1546 *es gieng ... aus*. Аналагічныя характеристар мае ўстаўка асабовага займеніка: *bote slishali* → *bote ui slishali* 13:14, парап.: LB 1546 *werdet jr höret*. Таксама набліжэнне да перакладу Лютара адзначана ў замене *Eden kir seye* → *Eden Seyüz* 13:3, парап.: LB 1546 *ein Seeman*, тады як Vg, EB *qui semina(ba)t*.

У іншым выпадку адзначаецца набліжэнне Трубара да Вульгаты: *Vom ie danu* → *Sakai uom ie danu* 13:11 (гл. 1.1.3). Магчыма, пад лацінскім уплывам здзеиснены замена лексемы *kraj* на *breg* (*na tim kraiu* → *na tim bregu* 13:2, LB 1546 *am ufer*, Vg, EB *in lit(t)ore*), а таксама ўдакладненне злучнікаў і злучальных слоў: *Leta pag kir ... Ie ta, kadar ...* → *Inu tu kir ... ie leta kir ...* 13:20 (LB 1546 *Der aber ..., der ifts, Wenn..., Vg, EB (EB At) qui ..., hic est qui...)*, аналагічна: *Ie ta, kadar du ...* → *Ie ta kir ...* 13:22, 23 (LB 1546 *der ifts, Wenn..., Vg, EB hic est qui...*).

У астатніх выпадках мае месца рэдагаванне славенскага перакладу, не абумоўленае ўплывам нямецкай ці лацінскай версіі: замена лексемы *krat* на *samo (stucrat* → *samo stu, shedefsetcrat* → *samo shedefset, tridefsetcrat* → *samo tridefset* 13:8, аналагічна: *samostucrat* → *samo stu, shesdefsetcrat* → *samo shesdefett, tridefsetcrat* → *samo tridefset* 13:23); ўдакладненне злучальнага слова: *kar* → *tukar* 13:12 і граматычныя канструкцыі сказа: *Leta ...ie ... vfeiana* → *Letu ... ie ... ufeianu* 13:22, 23. Адзначана таксама змена парадку слоў разам з заменай прыслоўя: *Vi pag poslushaite to pergliho* → *Poslushaite tedai ui to pergliho* 13:18 (LB 1546 *SO höret nu jr diese Gleichnis*, Vg, EB *Vos igitur (Vg ergo) audite parabolam*); выпраўлены пропуск ранейшага выдання: *inu saſtopio* → *inu ne saſtopio* 13:13.

**6.2** У ТТ 1581–82 маюцца некаторыя адхіленні ад тэксту ТТ 1557, абумоўленыя не столькі пэўнай рэдактурай, колькі няўважлівасцю зэцара і карэктара. Відаць, аб гэтым сведчаць асобныя адрозненні ў напісанні, напрыкл.: *na moriu fedel* → *na muriu fedel* 4:1, *ie sdaici ufashlu* → *fe sdaici ysashlu* 4:5, *anpag* → *Ampag* 4:11, *nim nih grehe – nim nih greihī* 4:12. Таму рэдкія адхіленні ад тэксту ТТ 1557 можна тлумачыць не столькі свядомай рэдактурай, колькі памылкай выдаўцу. Так, у пасажы *Inu vti nega pridigi prau i knim* → *Inu vti nega Pridigi prau i knim* 4:2 – выкінуты не толькі асабовы займенік *on* (што можа адпавядаць стылю Трубара, гл. 1.3.4), але актант *k nim*, які маецца як у Лютара (*zu jnen*), так і ў лацінскім тэксле (Vg, EB *illis*).

## 7 Высновы

У сваёй працы Трубар абапіраўся пераважна на нямецкі пераклад Лютара, адхіляючыся ад яго ў дэталях, галоўным чынам, пад уплывам лацінскага перакладу Эразма Ратэрдамскага і Вульгаты. Другой крыніцай адхілення ў пераважна



ў мікрасінтаксісе) былі сістэмныя, структурныя разыходжанні паміж нямецкай і славенскай мовамі. Асноўным прынцыпам перакладу для Трубара амаль заўжды заставаўся паслоўны. Самастойнасць Трубара ў перакладзе назіраецца хіба што ў выбары месца для дзеяслова ў сказе, часам – у парадку слоў, а таксама ў «пераключэнні» з нямецкага тэксту на лацінскі. У той жа час пераклад Трубара можна ахарактарызаваць як паслоўны і дакладны, хаця і не вельмі літаральны – літаральнасць яго меншая, напрыклад, за пераклад Даўмаціна. Пераклад дзеясловаў і прыслоўяў, а таксама злучнікаў і часціц, частых у евангельскім дыскурсе, у Трубара не вельмі стабільны. Даволі часта перакладчык перадаваў предыкатыўныя часткі сказаў кіруючыся ўласнай моўнай кампетэнцыяй, а не нейкім фармальнымі адпаведнасцямі. Гэта сведчыць, што ён добра ведаў славенскую мову і няблага валодаў нямецкай і таксама лацінскай.

### Крыніцы

- DB = Юрый Даўмацін. *Biblia, tu ie, vse svetu pismu, stariga inu Noviga Testamenta*. Вітэнберг, 1584 (паводле факсімільнага выдання: Ljubljana; München, 1968).
- EB = Лацінскі Новы Запавет у перакладзе Эразма Ратэрдамскага, паводле выдання: *Novum testamentum per D. Erasmum Roterodamum noviſime recognitum*. Parisiis, 1542.
- LB 1546 = Нямецкі Новы Запавет у перакладзе Марціна Лютара, паводле выдання: Martin Luthers: *Werke kritische Gesamtausgabe [Die Deutshe Bibel]*. Weimar, 1929. Bd. 6.
- TE 1555 = ТРУБАР Прымаж. *Ta evangeli svetiga Matevsha*. Цюбінген.
- TT 1557 = ТРУБАР Прымаж. *Ta pervi deil tiga noviga testamenta*. Цюбінген.
- TT 1581–82 = ТРУБАР Прымаж. *Ta celi Novi Testament*. Цюбінген.
- Vg = Лацінская Вульгата паводле выдання: *Novum Testamentum Graece et Latine* / Ed. E. Nestle, K. Aland et al. Stuttgart, 1991.

### ЛІТАРАТУРА

- Kozma AHAČIĆ, 2007: *Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: Protestantizem*. Ljubljana, 2007 (Linguistica et philologica 18).
- Anton BREZNIK, 1917: *Literarna tradicija v »Evangelijih in listih«* [1. del]. Dom in svet: Književnosti; Umetnost. 30. 170–174.
- Ivan GRAFENAÜR, 1914: *O Trubarjem prevodu evangelijev*. Dom in svet: Književnosti; Umetnosti. 27. 297–303.
- Fran ILEŠIĆ, 1908: *Primož Trubar in njegova doba*. Trubarjev zbornik. V Ljubljani. V–XXXII.
- Jernej KOPITAR, 1808: *Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark*. Laibach.
- Jože KORUZA, 1984. Pomen protestantizma za nastanek in razvoj slovenske književnosti. *XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture*. Ljubljana. 103–121.
- France ROZMAN, 1986: Kako je Trubar prevajal Sveti pismo Nove zaveze? *Bogoslovni vestnik* 46/3. 227–245.
- Elisabeth SEITZ, 1998. *Primus Truber – Schöpfer der slovenischen Schriftsprache?* München. (Slavistische Beiträge 363).
- Jože TOPORIŠIĆ, 1987: Zgodovinska perspektiva nemčevanja pri Trubarju. *XXIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture*. Ljubljana. 5–18.



## SUMMARY

Trubar's translations of Luther were consistent for the most part, yet he did from time to time rely on the Latin translation of Erasmus of Rotterdam and the Vulgata. The main principle of Trubar's translation was the word-by-word principle that was limited by grammatical differences between German and Slovenian and some other stylistic strategies. The word order is often the same as that of the original but is nevertheless due to systemic and stylistic reasons different as far as verbs and certain particles are concerned. In some cases Trubar adopted the lexis and the syntax of the original. The translation of nouns is very stable whereas the translation of verbs, adverbs, conjunctions and particles in various parts of the text is less consistent. The translator transferred verbal phrases on the basis of his own linguistic capabilities, which proves that he had a good grasp of Slovenian, German and Latin. Trubar's translation can be seen as consistent, yet not entirely literal (as is the case with Dalmatin's translation).